


ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) ЦВК і СНК БССР

№ 119 (6095)

26 мая 1938 г., чацвер

ЦАНА 10 КАП.



БЯЗМЕЖНА РАДАСЦЬ НАРОДА

Па ўсёй Савецкай Беларусі з вялікім угодкам праходзіць хваля многалюдных митынгаў і дэманстрацый. Беларускі народ з захапленнем адначасна гістарычна падзею ў сваім жыцці: атрыманне згоды вялікага правядыра народаў, роднага бацькі, настаўніка і друга — Іосіфа Вісарыявіча Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў Вячаслава Міхайлавіча Молатава, Клімента Ефрэмавіча Варашылава і Нікалая Іванавіча Ежова балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сцыялістычнай Рэспублікі.

Вялікую карціну, грандыёзнае відэнішча прадстаўляюць сабой народныя дэманстрацыі, дзе зліліся ў адным магутным парыве сотні тысяч савецкіх людзей, якіх згуртавала, спаментавала ў адно маналітнае цэлае партыя большавікоў, агульная мета — барацьба за камунізм. Няма межаў расліцы народа, якому выпала шчасце зарэгістраваць сваім першым кандыдатам у сацыялістычны парламент рэспублікі вялікага машыніста лакаматыва рэвалюцыі — горадзец і надзею ўсяго працоўнага і прыгнечанага чалавецтва — Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. Бязмежна радасць народа, які ўдаскоўвае гонару галасаванне 26 чэрвеня за лепшых з лепшых людзей краіны, за верных саратнікаў вялікага Сталіна таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варашылава, Н. І. Ежова. Тэтую вялікую радасць падвойвае яшчэ адна хваляючая падзея, яшчэ адна шчаслівая вестка: бліжэйшыя саратнікі вялікага Сталіна, любімыя кіраўнікі партыі і ўрада таварышы Іванавіч Калінін, Анастас Іванавіч Мікаян, Андрэй Андрэвіч Андрэев і Андрэй Аляксандравіч Жданаў далі сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Лазар Майсеевіч Кагановіч — любімец усяго савецкага народа. Непраўдзільны майстар сталінскага стылю работы, Лазар Майсеевіч з'яўляецца ўвасабленнем бліскачага большавіцкага кіраўніцтва, выдатным арганізатарам пераможна сацыялістычнай індустрыі і транспарта. Пад кіраўніцтвам таварыша Л. М. Кагановіча цяжка прамысловы і чыгуначны транспарт Савецкага Саюза выплілі на шырокі шлях развіцця і занялі перадавое месца ва ўсёй народнай гаспадарцы краіны.

Рабочы клас Гомеля і ўсёй Савецкай Беларусі ніколі не забудзе вялікіх заслуг таварыша Л. М. Кагановіча ў год барацьбы за савецкую ўладу, супроць памешчыкаў і капіталістаў і іх эсераўска-меншавіцка-бундаўскіх агентаў, супроць трацкіска-бухарынскіх капітулянтаў і адраджэнцаў. Таварыш Кагановіч арганізоўваў, патрыяў, мабілізаваў пролетарыят Гомельшчыны на штурм пярдынь капіталізма, гартаваў яго для канчатковай перамогі над ворагамі. Згода таварыша Л. М. Кагановіча балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Сталінскай выбарчай акрузе г. Гомеля — вялікая радасць

для працоўных Гомеля і ўсёй нашай рэспублікі.

З велізарным энтузіязмам будзе галасаванне 26 чэрвеня выбарчымі Куйбышэўскай выбарчай акругі г. Магілёва за любімага савецкага прэзідэнта, за Старшыню Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Міхаіла Іванавіча Калініна. Таварыш Калінін — адзін з тых, хто разам з геніямі чалавецтва Леніным і Сталінным арганізоўваў рускі пролетарыят на барацьбу з царскім самодаржаўствам, за перамогу сацыялістычнай рэвалюцыі. Усё сваё жыццё Міхаіл Іванавіч аддае барацьбе за шчасце народа. Стры революцыйнер з ленынскай гвардыі, непахілены большавік, бяспрашны, непрымырны да ворагаў, песна звязаны з масамі і любімы імі, таварыш Калінін з'яўляецца ўзорам дзяржаўнага дзеяча ленынска-сталінскага тыпу.

Не раз таварыш Калінін наведваў Савецкую Беларусь. Ён быў з намі ў дні цяжкіх выпрабаванняў, калі беларускі народ, пад кіраўніцтвам партыі, уставаў на барацьбу з беларускімі акупантамі; ён быў з намі ў дні радасці і шчасця, калі Савецкая Беларусь святкавала 15-годдзе свайго вызвалення ад беларускай і адначасна ўзнагароджанае рэспублікі ордэнам Леніна. Разам з выбарчыкамі Куйбышэўскай выбарчай акругі горада Магілёва за Міхаіла Іванавіча Калініна будзе галасаванне ўсёй беларускай народ.

Працоўныя БССР ганарыцца сваімі славутымі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета рэспублікі, вернымі саратнікамі вялікага Сталіна таварышамі Анастасам Іванавічам Мікаянам, Андрэем Андрэевічам Андрэевым і Андрэем Аляксандравічам Жданаўм. У іх асобе савецкі народ бачыць неабмежаваны амагароў за шчасце чалавецтва, за камунізм, крыштална чысты большавік, да канца адданы вялікай справе Леніна—Сталіна, непрымырных барацьбітоў з ворагамі партыі і народа — з трацкіска-бухарынскімі бандытамі. Таварышы Мікаян, Андрэев, Жданаў увабляюць у сабе выдатныя якасці пролетарскіх рэвалюцыйнераў.

Галасуючы за гэтых верных саратнікаў вялікага Сталіна, працоўныя Гомеля, Віцебска і Мазыра будзе галасаванне за вялікую партыю большавікоў, за не сталінскі Цэнтральны Камітэт, за Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

26 чэрвеня працоўныя Савецкай Беларусі аддадуць свае галасы за вялікага любімага Сталіна, за яго бядных саратнікаў таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варашылава, Н. І. Ежова, М. І. Калініна, Л. М. Кагановіча, А. І. Мікаяна, А. А. Андрэева, А. А. Жданава. Беларускі народ выбера ў свой сацыялістычны парламент верных спудоў і лядоў краіны, кандыдатаў магутнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

26 чэрвеня над выбарчымі ўчасткам гарадоў і вёсак Савецкай Беларусі будзе горда раць пераможны сідж Леніна—Сталіна, сідж камунізма.

Таварышы Л. М. КАГАНОВІЧ, М. І. КАЛІНІН, А. І. МІКАЯН, А. А. АНДРЭЕЎ, А. А. ЖДАНАЎ ДАЛІ ЗГОДУ БАЛАТЫРАВАЦЦА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БЕЛАРУСКАЙ ССР

Выбарчыкі Сталінскай выбарчай акругі № 260 горада Гомеля—рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя шклозавода імя Сталіна, камбіната „Спартак“, шынарамонтнага завода у колькасці 6.000 чалавек—на сваіх перадавыбарчых сходах звярнуліся да Народнага Камісара цяжкай прамысловасці і Шляхоў Зносін СССР таварыша Лазара Майсеевіча КАГАНОВІЧА з просьбай даць згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Сталінскай выбарчай акрузе горада Гомеля.

Учора выбарчыкі Сталінскай выбарчай акругі атрымалі згоду таварыша Лазара Майсеевіча КАГАНОВІЧА балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Сталінскай выбарчай акрузе горада Гомеля.

Выбарчыкі Куйбышэўскай выбарчай акругі № 87 горада Магілёва—рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя шоўкавай фабрыкі імя Куйбышава, гарбарнага завода імя Сталіна, байцы і камандзіры Н-скай часц—на сваіх перадавыбарчых сходах звярнуліся да Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР таварыша Міхаіла Іванавіча КАЛІНІНА з просьбай даць згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Куйбышэўскай выбарчай акрузе горада Магілёва.

Учора выбарчыкі Куйбышэўскай выбарчай акругі горада Магілёва атрымалі згоду таварыша Міхаіла Іванавіча КАЛІНІНА балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Куйбышэўскай выбарчай акрузе горада Магілёва.

Выбарчыкі Мазырскай гарадской выбарчай акругі № 219—рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя заводаў „Чырвоны Кастрычнік“, „Пролетарый“, ф. брыкі „Профінтэр“, шпаларэзнага завода „Пхоў“, студэнты і выкладчыкі Мазырскага педвучылішча ў колькасці 3.500 чалавек—на сваіх перадавыбарчых сходах звярнуліся да таварыша Анастаса Іванавіча МІКАЯНА з просьбай даць згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Мазырскай гарадской выбарчай акрузе.

Учора выбарчыкі Мазырскай гарадской выбарчай акругі атрымалі згоду таварыша Анастаса Іванавіча МІКАЯНА балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Мазырскай гарадской выбарчай акрузе.

Выбарчыкі Ленінскай выбарчай акругі № 261 горада Гомеля—рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя завода „Рухавік рэвалюцыі“, млынавага камбіната, крупазавода, завода стандартных дамоў, аўтараммаістэрняў, студэнты і выкладчыкі аўтааўтамабіляў, фінансавага тэхнікума і інш. прадпрыемстваў на сваіх перадавыбарчых сходах звярнуліся да таварыша Андрэя Андрэевіча АНДРЭЕВА з просьбай даць згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Ленінскай выбарчай акрузе горада Гомеля.

Учора выбарчыкі Ленінскай выбарчай акругі атрымалі згоду таварыша Андрэя Андрэевіча АНДРЭЕВА балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Ленінскай выбарчай акрузе горада Гомеля.

Выбарчыкі Валадарскай выбарчай акругі № 47 горада Віцебска—рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя фабрыкі „Прагрэс“, Белкомунбудтреста, студэнты і выкладчыкі мейнстытута, педагогічнага вучылішча, байцы, камандзіры і палітрабнікі часцей Чырвонай Арміі ў колькасці 5.070 чалавек—на сваіх перадавыбарчых сходах звярнуліся да таварыша Андрэя Аляксандравіча ЖДАНАВА з просьбай даць згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Валадарскай выбарчай акрузе горада Віцебска.

Учора выбарчыкі Валадарскай выбарчай акругі горада Віцебска атрымалі згоду таварыша Андрэя Аляксандравіча ЖДАНАВА балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Валадарскай выбарчай акрузе горада Віцебска.

Па атрыманні паведамлення таварышаў Л. М. КАГАНОВІЧА, М. І. КАЛІНІНА, А. І. МІКАЯНА, А. А. АНДРЭЕВА, А. А. ЖДАНАВА адбыліся нарады акруговых выбарчых камісій.

Акруговая выбарчая камісія Сталінскай выбарчай акругі № 260 горада Гомеля зарэгістравала кандыдатуру таварыша Лазара Майсеевіча КАГАНОВІЧА.

Акруговая выбарчая камісія Куйбышэўскай выбарчай акругі № 87 горада Магілёва зарэгістравала кандыдатуру таварыша Міхаіла Іванавіча КАЛІНІНА.

Акруговая выбарчая камісія Мазырскай гарадской выбарчай акругі № 219 горада Мазыра зарэгістравала кандыдатуру таварыша Анастаса Іванавіча МІКАЯНА.

Акруговая выбарчая камісія Ленінскай выбарчай акругі № 261 горада Гомеля зарэгістравала кандыдатуру таварыша Андрэя Андрэевіча АНДРЭЕВА.

Акруговая выбарчая камісія Валадарскай выбарчай акругі № 47 горада Віцебска зарэгістравала кандыдатуру таварыша Андрэя Аляксандравіча ЖДАНАВА.

НЯХАЙ ЖЫВУЦЬ СЛАЎНЫЯ КАНДЫДАТЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА!

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ СТАЛІНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГІ № 260 Г. ГОМЕЛЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЯ ССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БЕЛАРУСКАЯ ССР ТАВАРЫША

Лазара Майсеевіча КАГАНОВІЧА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», паставіла:

На падставе артыкула 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Сталінскай выбарчай акрузе № 260 г. Гомеля выстаўленую аб'яднанымі перадыбарчымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхніаў і служачых шклозавода імя Сталіна, камбіната «Спартак», фабрыкі імя Клары Цэткін, калійнага завода аўчынашубнага завода, інструментальнага завода, на якіх прысутнічала 6 тысяч чалавек, — кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР тав. Лазара Майсеевіча Кагановіча, 1893 года нараджэння, члена ВКП(б), народнага камісара цяжкай прамысловасці і шклоў зносін СССР, пражываючага ў г. Масква—Крэмл.

На падставе артыкула 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Лазара Майсеевіча Кагановіча ў выбарчы бюлетэнь па Сталінскай выбарчай акрузе № 260 г. Гомеля.

У адпаведнасці з артыкулам 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», паставіла апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговай выбарчай камісіі Г. ЯРЛЫКОУ.

Намеснік старшыні А. МАСЮКОВА. Сакратар Ф. ВІДАРОВІЧ.

Члены камісіі: М. ПЛОТКІН, П. КУНЦЭВІЧ, М. ПРУДНІКАВА, Л. ПЛОТКІН, В. ПАІНА, М. АХРЭМЧЫК.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ КУЙБЫШЭўСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГІ № 87 ГОРАДА МАГІЛЕВА ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЯ ССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БЕЛАРУСКАЯ ССР ТАВАРЫША

Міхаіла Іванавіча КАЛІНІНА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», паставіла:

На падставе арт. 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Куйбышэўскай выбарчай акрузе № 87 горада Магілева выстаўленую перадыбарчымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхніаў і служачых шклозавода імя Сталіна, байцоў, намяндзіраў і палітрабніаў Н-скай частцы, на якіх прысутнічалі 4.500 чалавек, — кандыдатуру ў дэпутаты

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР таварыша Міхаіла Іванавіча Калініна, нараджэння 1875 года, члена ВКП(б), Старшыню Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, пражываючага ў горадзе Масква—Крэмл.

На падставе арт. 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР» уключыць кандыдатуру таварыша Калініна Міхаіла Іванавіча ў выбарчы бюлетэнь па Куйбышэўскай выбарчай акрузе № 87 горада Магілева.

У адпаведнасці з арт. 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» паставіла апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговай выбарчай камісіі Х. САГАЛ. Намеснік старшыні І. ВАЙМАН. Сакратар камісіі А. КАРАСОВА. Члены камісіі: В. ІВАНОВА, Н. МІТРАФАНУ, М. СЕЛЕДЦОВА, Г. РЫСІНА, К. КАРНЕЕУ.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ МАЗЫРСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГІ № 219 ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША

Анастаса Іванавіча МІКАЯНА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з арт. арт. 48, 49, 50, 51 і 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», паставіла:

На падставе арт. 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР» зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Мазырскай гарадской выбарчай акрузе № 219 вылучаную агульнымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхніаў і служачых мазырскага фанернага завода «Чырвоны Карстырнік», лезазавада «Пролетарыі», фабрыкі «Профінтэрні», шпаларнага завода «Пхоў», настаўнікамі і студэнтамі Мазырскага педагагічнага вучылішча, на якіх прысутнічала 3.500 чалавек, — кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР Анастаса

Іванавіча Мікаяна, нараджэння 1895 года, члена ВКП(б), члена Палітбюро ЦК ВКП(б), намесніка старшыні Савета Народных Камісараў Саюза ССР, пражываючага ў горадзе Масква.

На падставе арт. 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» уключыць кандыдатуру тав. Мікаяна Анастаса Іванавіча ў выбарчы бюлетэнь па Мазырскай гарадской выбарчай акрузе № 219 горада Мазыра.

У адпаведнасці з арт. 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» паставіла апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Мазырскай Акруговай выбарчай камісіі М. Я. ДУБІНСКІ. Намеснік старшыні І. Л. ГЛУШАК. Сакратар І. Д. НЕСЦЯРОВІЧ. Члены камісіі: А. І. ВАЛОНКІН, А. П. ЕСЮТКІН, Н. А. ДАНИЛАУ, А. Я. САВІЛАВА, І. С. МАЙСЕЕНКА, Ш. І. БЕРМАН.

25 мая 1938 г. г. Мазыра.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ЛЕНІНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГІ № 261 ГОРАДА ГОМЕЛЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЯ ССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БЕЛАРУСКАЯ ССР ТАВАРЫША

Андрэя Андрэевіча АНДРЭЕВА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», паставіла:

На падставе арт. 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Ленінскай выбарчай акрузе № 261, выстаўленую агульнымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхніаў і служачых завода «Рухавічавольнік», крупазавода, млын-камбіната, завода стандартных даноў, лясных устаноў, Дняпра-Дзвінскага рачнога пароходства, палітасветных устаноў, на якіх прысутнічала 7.000 чалавек, — кандыдатуру ў дэпутаты

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР таварыша Андрэя Андрэевіча Андрэева, нараджэння 1895 года, члена ВКП(б), Сакратара ЦК ВКП(б), пражываючага ў горадзе Масква—Крэмл.

На падставе арт. 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», уключыць кандыдатуру таварыша Андрэева Андрэевіча ў выбарчы бюлетэнь па Ленінскай выбарчай акрузе № 261 горада Гомеля.

У адпаведнасці з арт. 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», паставіла апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговай выбарчай камісіі С. А. ФІЛІПЕК. Намеснік старшыні А. К. СТАРАСЦЕНКА. Сакратар Е. М. ГРЫВІНА.

Члены камісіі: А. І. ХІМАКОВ, Б. З. ЛАБКОУСКІ, Ф. Л. КРАЕУСКІ, Ф. Ш. КАЗЛОВА, П. С. КАВАЛЕУ, І. А. ДАНИЛАУ.



Радасная вестка аб згодзе тав. Ежова балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Ленінскай выбарчай акрузе г. Віцебска малявак абліццэ ўвесь Віцебск. 24 мая ў дары швейцарскай фабрыкі «Сінг» індустрыяльнай адбыўся многалюдны мітынг выбарчых членаў Ленінскай выбарчай акрузі. НА ЗДЫМКУ: мітынг выбарчых членаў.

ПАСТАНОВА

АКРУГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВАЛАДАРСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГІ № 47 ГОРАДА ВІЦЕБСКА ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЯ ССР АБ РЕГІСТРАЦЫІ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БЕЛАРУСКАЯ ССР ТАВАРЫША

Андрэя Аляксандравіча ЖДАНАВА

Разглядзеўшы паступіўшыя ў Акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 48, 49, 50, 51, 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», паставіла:

На падставе арт. 52 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», зарэгістраваць для балатыроўкі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па Валадарскай выбарчай акрузе № 47 горада Віцебска, выстаўленую агульнымі сходамі рабочых, інжынераў, тэхніаў і служачых фабрыкі «Прагрэс», Белмануабтраста, студэнтаў, настаўнікаў і навуковых работнікаў мейдністута, байцоў, камандзіраў і палітрабніаў Н-скай частцы Віцебскага гарнізона, а таксама студэнтаў і выкладчыкаў пераходнага падрабфана і хімітэхнікума, на якіх пры-

сутнічала 5.070 чалавек, — кандыдатуру ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыша Андрэя Аляксандравіча Жданава, 1896 года нараджэння, члена ВКП(б), Сакратара ЦК ВКП(б) і Ленінградскага аблома і гаркома ВКП(б), пражываючага ў горадзе Ленінградзе.

На падставе арт. 57 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», уключыць кандыдатуру таварыша Жданава Андрэя Аляксандравіча ў выбарчы бюлетэнь па Валадарскай выбарчай акрузе № 47 горада Віцебска.

У адпаведнасці з арт. 56 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР», паставіла апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня Акруговай выбарчай камісіі І. МАТВЕЕУ.

Намеснік старшыні Н. ВУЛЬФОВІЧ. Сакратар Е. МАРЗОВА. Члены камісіі: К. РЫБАКОВ, Ф. ШЭРКІН, Е. КАЗЛОВА, А. БАШЫНСКАЯ, Э. ЛІДУСНІ.

МАСКВА, КРЭМЛЬ

Таварышам Л. М. КАГАНОВІЧУ І А. А. АНДРЭЕВУ

Дарэгі Лазар Майсеевіч і Андрэй Андрэевіч!

З найвялікшым удзякам, радасцю і гордасцю дзеляцца мы, што вялікі Сталін, таварыш Молатаў, Варашылаў, Калінін, Мікаян, Ежов, Жданаў і вы, дарэгі таварышы Кагановіч і Андрэев, далі згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. З вялікім энтузіязмам беларускі народ будзе галасаваць і рэстарычы дзень 26 чэрвеня за сваіх першых кандыдатаў, за любімага Сталіна і яго слаўных саратнікаў, за тых, хто выява нашу краіну ад адной перамогі да другой, за тых, хто забяспечыў беларускаму народу, як і ўсім народам нашай вялікай радзімы, шчаслівае і радаснае жыццё.

Мы асабліва рады і ганарымся тым, што вы, наш любімы сталінскі нарком, кіраўнік і арганізатар Палескага камітэта большэвікоў, дарэгі Лазар Майсеевіч, далі сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты сацыялістычнага парламента ордэнавонай Беларускай ССР па Сталінскай выбарчай акрузе г. Гомеля.

Мы таксама рады і ганарымся тым, што вы, Андрэй Андрэевіч, далі сваю згоду балатыравацца па Ленінскай выбарчай акрузе горада Гомеля ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Прапоўныя Гомельшчыны добра памятаюць Вашу, Лазар Майсеевіч, работу ў перыяд барацьбы за ўсталяванне ўлады саветаў на тэрыторыі Палесся, памятаюць як вы ўзначальвалі падпольны Палескі камітэт большэві-

коў і вялі рашучую барацьбу з ворагамі рабочага класа.

Пад Вашым кіраўніцтвам саветкі чыгуначны транспарт узяўся ўгоўру і сістэматычна перавыконвае дзяржаўныя заданні. Пад Вашым кіраўніцтвам цяжка прамысловасць заняла перадавы месца сярод астатніх галін нашай народнай гаспадары. Мы ў гэтым упэўнены таму, што вы, таварыш Кагановіч, з'яўляецеся верным саратнікам вялікага Сталіна, валодаеце сталінскім стылем кіраўніцтва, па-сталінску выхаваны і вырошчаныя калры; таму, што вы з'яўляецеся верным сымнам рабочага класа, адданым да канца вялікай справе Леніна—Сталіна.

Мы запэўняем вас, дарэгі Лазар Майсеевіч і Андрэй Андрэевіч, што будзем прывітаць так, як вучыць нас таварыш Сталін, каб апраўдаць высокую веру, якую вы аказалі нам, даўшы сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па гораду Гомелю.

Няхай жыве пераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных! Няхай жыве наш любімы сталінскі нарком чыгуначнага транспарта і пяскавай прамысловасці Лазар Майсеевіч Кагановіч!

Няхай жыве верны сын партыі Андрэй Андрэевіч Андрэевіч!

Няхай жыве вялікі правадыр народаў, наш першы кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, наш любімы бацька, друг і настаўнік таварыш Сталін!

РАДАСНАЯ ВЕСТКА

РАГАЧОУ. 25 мая. (Спец. кор. «Звязда»). З вялікім удзякам сустраці працоўныя Рагачоўскага раёна радасную вестку аб тым, што вялікі правадыр народаў таварыш Сталін і яго бліжэйшы саратнікі далі згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

24 мая ў Рагачоў адбыўся агульнапрацоўны мітынг, у якім прымаў удзел больш 4.000 чалавек. Выступіўшы на мітынгі тт. Гардзіевскі, Баруцкі,

Грышкевіч, Гераўкін і інш. у сваіх гарадзкіх прамовах віталі працоўных Менска і Віцебска з вялікім гонарам, які ім аказаў мудры правадыр таварыш Сталін і яго верныя саратнікі таварышы Молатаў, Варашылаў і Ежов.

Пад бурныя апладысменты ўдзельнікі мітынга паслалі прывітальныя тэлеграмы таварышам Сталіну, Молатаву, Варашылаву і Ежову, а таксама працоўным Менска і Віцебска.

МАСКВА, КРЭМЛЬ

Таварышу М. І. КАЛІНІНУ

Мы, выбарчыкі Куйбышэўскай выбарчай акрузі № 87 горада Магілева, а велізарнай радасцю сустраці Вашу згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па нашай выбарчай акрузе.

Няма для нас большай радасці і гонару, які Вы аказалі нам і ў нашай асобе ўсёму беларускаму народу.

У гэты дзень, калі мы атрымалі радасную вестку аб Вашай згодзе балатыравацца ў Вярхоўны Совет Беларускай ССР, мы першыя словы гарачай любові і адданасці зварачаем да таго, пад чым кіраўніцтвам наша краіна ператварылася ў магутную індустрыяльную дзяржаву, у краіну будымага сацыялістычнага земляробства, у краіну, дзе вярнула непарушную дружбу народаў нашай радзімы — да таго, хто з'яўляецца нашым жыццём і радасцю — геніяльнага правадыра народаў, да таварыша Сталіна.

У Вашай асобе камуністычная партыя і ўвесь саветскі народ маюць непахісна веру ў бліжэйшы саратнікам таварыша Сталіна. Вы разам з Леніным і Сталіным вялі барацьбу супроць усіх і ўсіх ворагаў народа, супроць траіцкіска-бухарынскіх наймітаў фашызма, мацавалі і мацуюць магутнасць большэвіцкай партыі, стварылі маральна-палітычнае адзінства саветскага наро-

да вакол партыі Леніна—Сталіна. Гістарычны перамога сацыялізма ў нашай краіне, запісаны ў Сталінскай Канстытуцыі, песна звязаны з Вашым імем, з Вашай многагалятай работай на пасадзе старшыні першага сацыялістычнага парламента.

Няма большай радасці, няма большага шчасця, чым жыць і працаваць у Сталінскую эпоху, у эпоху самай змакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі і галасаваць за кандыдатаў пераможнага блока камуністаў і беспартыйных.

Дарэгі Міхаіл Іванавіч! Мы з радасцю ўсе, як адзіны, аддаём за Вас свае галасы як за вернага сына партыі Леніна—Сталіна, аднаго барацьбіта за справу камунізма.

Прымеце-ж, дарэгі Міхаіл Іванавіч, нашу шчырую падаку за аказанае нам давер'е.

Ждаем Вам доўгіх і доўгіх год плённай работы на страх ворагам, на карысьць вялікаму саветскаму народу!

Няхай жыве магутны блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве наша вялікая партыя Леніна—Сталіна і яе правадыр таварыш Сталін!

Няхай жыве наш кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР Міхаіл Іванавіч Калінін!

Таварышу А. І. МІКАЯНУ

АД РАБОЧЫХ І РАБОТНІЦ ФАНЕРНАГА ЗАВОДА «ЧЫРВОНЫ НАСТРЫЧНІК»

Дарэгі Анастас Іванавіч!

Ваша згода балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па нашай Мазырскай гарадской выбарчай акрузе выклікала ў нас пачуццё бліжэйшага радасці за высокі гонар, аказаны нам сталінскім Цэнтральным Камітэтам, нашым саюзным урадам і асабіста Вамі, таварыш Мікаян.

Мы ведаем Вас, таварыш Мікаян, як лепшага большэвіка, пяскам і поўнасьцю аднаго справе партыі Леніна—Сталіна, які пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, даваў перамогу саветскаму народу ў годзі грамадзянскай вайны. Мы ведаем Вас, як лепшага саратніка вялікага Сталіна, арганізатара перамог сацыялізма, аддаючага ўсю сваю большэвіцкую энэргію на шчасце і радасць

саветскага народа. Вось чаму, таварыш Мікаян, мы лічым для сабе вялікім шчасцем галасаваць за Вас, за нашу любімую камуністычную партыю большэвікоў, за нашага роднага таварыша Сталіна. Запэўняем Вас, што аказанае давер'е мы з гонарам апраўдаем. Мы будзем прывітаць стаханавіцкія метады і дзень выбараў у свай сацыялістычны парламент — 26 чэрвеня — сустранем новымі створнымі пераможамі.

Няхай жыве наша слаўная камуністычная партыя!

Няхай жыве слаўны сын саветскага народа таварыш Мікаян!

Няхай жыве наш правадыр і бацька ўсіх працоўных таварыш Сталін!

ЛЕНІНГРАД—таварыш ЖДАНАВУ

ВЫБАРШЧЫКІ ВАЛАДАРСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГІ ГОР. ВІЦЕБСКА

Таварышу А. А. ЖДАНАВУ

Дарэгі Андрэй Аляксандравіч!

Беларускі народ удастоіўся вялікаму гонару. Вялікі, мудры Сталін, яго бліжэйшы саратнікі далі сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Лікаванню беларускага народа няма грані.

Свіда да нашай вялікай радасці прыбылася яшчэ адна, новая радасць. Вы, Андрэй Аляксандравіч, далі згоду балатыравацца па Валадарскай выбарчай акрузе горада Віцебска.

Мы вядомы нашай радзіме як непавялікі барацьбіт за шчасце працоўных. Куды-б Вас партыя ні паслала, дзе-б вы ні працавалі, вы паказваеце сталінскі стыль большэвіцкага кіраўніцтва.

Калі подлая траіцкіска-бухарынская банда фашысцкіх забойцаў зверска забіла незабыўнага трыбуна пролетарскай рэвалюцыі Сяргея Міронавіча Кірава, партыя паставіла Вас на чале партыйных і неартыйных большэвікоў горада Леніна. Пад Вашым кіраўніцтвам рабочы клас і калгаснае сялянства Ленінградскай вобласці дабіліся новых поспехаў у галіне развіцця сацыялістычнай прамысловасці, калгаснага будаўніцтва, саветскай навуцы і мастацтва.

Калі подлая траіцкіска-бухарынская банда фашысцкіх забойцаў зверска забіла незабыўнага трыбуна пролетарскай рэвалюцыі Сяргея Міронавіча Кірава, партыя паставіла Вас на чале партыйных і неартыйных большэвікоў горада Леніна. Пад Вашым кіраўніцтвам рабочы клас і калгаснае сялянства Ленінградскай вобласці дабіліся новых поспехаў у галіне развіцця сацыялістычнай прамысловасці, калгаснага будаўніцтва, саветскай навуцы і мастацтва.

Вы выхоўваеце працоўных Ленінградскай вобласці і ўвесь саветскі народ у духу гарачай любові і адданасці да партыі Леніна—Сталіна, у духу палкай нявінісці да яе ворагаў.

Мы бачым рады, што разам з вялікім Сталіным і яго вернымі саратнікамі таварышамі Молатавым, Варашылавым, Кагановічам, Калініным, Мікаянам, Андрэевым, Ежовым мы будзем мець сваім пасланнем у сацыялістычным парламенце нашай ордэнавонай Беларускай Саветскай Сацыялістычнай Рэспублікі Вас, дарэгі Андрэй Аляксандравіч.

Мы запэўняем Вас, наш дарэгі таварыш Жданаў, што ў гістарычны дзень 26 чэрвеня ўвесь беларускі народ з радасцю пойдзе да выбарчых урнаў і аддаць свае галасы за кандыдатаў пераможнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Няхай жыве вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве непарушная дружба народаў Саветскага Саюза!

Няхай жыве наш кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыш Жданаў!

Няхай жыве вялікі правадыр, спяг сацыялістычных перамог — таварыш Сталін!

СТВАРЫЦЬ УЗОРНЫ ТЭАТР ОРДЭНАНОСНАЙ БССР

Стварыць у Менску Дзяржаўны театр оперы і балета, партыі і ўрад даверылі работнікам тэатра адназначную палітычную задачу. Партыя і ўрад аддаюць велізарную ўвагу калектыву тэатра. Але тэатр з ускладнянай на яго задачай яшчэ не спраўляецца. Нельга, зразумела, адмаўляць дасягненні тэатра, станючы каля яго. Аднак, гэтага мала і зусім недастаткова для таго, каб паспяхова падрыхтаваць і вывесці ў 1939 годзе. Я маю на ўвазе характарыстыку недавальнага станючых тэатра з тым, каб дапамагчы яму паспяхова справіцца з адказнай і ганаровай задачай. Перш за ўсё я лічу недахопам тое, што тэатр на сёнешні дзень не мае самага галоўнага — моцнага мастацкага кіраўніцтва, галоўнага дырэктара і галоўнага рэжысёра, адсутнасць якіх зводзіць на нішто ўсю работу тэатра. Ганебнае становішча з будынінтам новага тэатра, вымушаны працу ўсёго калектыва на працягу амаль сезона, нечэрпаны пазбор людзей на адказныя ўчасткі работы, някучасны творчы склад работнікаў, беспланавасць, шэраў, каляна-бюракратычная атмасфера ў рэжысёрскім кіраўніцтве — усё гэта — першыя, якія не даюць магчымасці тэатру стаць на ногі і па-спраўдному працаваць.

У дырэктара і мастацкага кіраўніка тэатра тады. Ярыкава няма творчай прынятнасці, адной творчай лініі ў рабоце. Вось чаму ён, як мастацкі кіраўнік, не карыстаецца аўтарытэтам у калектыве тэатра. Чаму такі дзіржор, як засуджаны дзеясцілавец тав. Хесін і такі рэжысёр, як тав. Баратаў неж неапраўдана вядуць сабе ў адноснах да калектыва. Іх выпадковыя нявыданы ў тэатр, гутаркі ніякага разліку не даюць апрача вялікага вятра для тэатра. Практычна дапамога тав. Хесіна і Баратава неабходна для калектыва ў яго штодзённым жыцці і рабоце.

Творчы тэатр тэатра і на сёнешні дзень невядомы, а існуе тэатр ужо піль год. Патрэбна ўзняць на прынятную вышыню пытанне аб ролі і значэнні мастацкага савета пры дырэктары. Совет склікаецца для фармальнасці. Чы адна пастава, ні адно рашэнне савета не ажыццяўляюцца. Усё робіцца наадварот, у шкоду нармальнаму творчаму жыццю калектыва, без стварэння стымулы для творчай работы. Беспланавасць стварае складкі сродк паводна таварышчэ (выпадкі з Мільчанай, Герашчыка, Швайломанам і інш.).

Вельмі адказны ўчастак працы ў тэатры — рэжысёрскае кіраўніцтва, якое з'яўляецца нервам жыцця тэатра. Яно прасякнута бюракратызмам, недавер'ем, някучаснаю да жывых людзей. Кіраўніцтва гэтае ўзначальвае тав. Шварц. Работнікі тэатра, прышоўшы сюды за даведкай, атрымліваюць зняважлівы, грубы адказ.

Палітычна-выхаваўчая і грамадская работа ў тэатры на нізкім узроўні. Не адчуваецца работа партыйнай і профсаюзнай арганізацыі. Калектыву актыўна ўключаюцца ў правядзенне адказных кампаній (выбары, сувязь з Чырвонай арміяй і інш.), але ўсё гэта робіцца беспланова, несістэматычна. У тэатры ёсць моманты заціску самакритыкі. Можна прывесці такі прыклад. Пажом салістаў склікаў вытворчую нараду, каб заслухаць дырэктара і мастацкага кіраўніка па хваляючых ка-

лектыўных пытаннях, але яны забаранілі правядзенне гэтай нарады. У тэатры ствараецца становішча, калі многія работнікі пакідаюць работу. Прычынай гэтаму з'яўляецца тое, што кіраўніцтва тэатра, неапраўдана чаму і для чаго, усё робіць так, каб работнікі страшылі ў сабе, у сваё сілы. Не кожны работнік ведае сваё месца ў нашым тэатры і пастава мастацкага савета па гэтым пытанню аталася зноў-такі на паперы. Непатрэбны, не адпавядаючы патрабаванням, несумлены работнікі павінны пакінуць тэатр, але не трэба адбіваць веру ў таго, хто мае творчыя здольнасці працаваць у тэатры. Гутаркі, якія распаўсюджваюцца ў тэатры: «Тут галасоў няма, спевакоў няма, прапаваль няма з кім?» — недапушчальны і школьны. Гэта зноў павяляе да таго, што кадры, якія мы выходзім, у выніку бяздольныя, няўважлівыя адносіна да іх будучыню працаваць у іншых тэатрах і гарадах СССР.

Вядома, што без дапамогі высокакваліфікаваных майстраў з брацкіх рэспублік нам не абыйсця. Запрошаным малым спецыялістам на работу ў наш тэатр мы павінны стварыць спрыяльныя ўмовы для работы, каб гэта не мела гаспадарскага выгляду (Хайлаў, Ратнер, Беравіно, Аляксеева і інш.). Але ігнараванне тое, што мы маем каштоўнае ў наяўнасці таксама нельга. Лічу, што такіх таварышч, як Альшэўская, Каленіч, Шапіра Р., Мільчанка, Габуля і інш. недастаткова загрузаны.

Прыступіўшы да пастаўкі беларускіх савецкіх опер нельга не прыняць гучна да работы і беларускіх зольных рэжысёраў, як Рахленка, Зораў, Місюркі і інш., якім вядомы былі і мова беларускага народа, якія могуць даць піль каштоўны працоўны пры агульнай кансультатыва такіх вядомых мастакоў, як Баратаў і інш. Дарчы, у будучым для выхаражання катэры рэжысёраў па прыкладу іншых брацкіх рэспублік патрэбна пасылаць штогод зольных таварышаў у спецыяльныя ВНУ.

Складаная і адказная вядуча пастаўлена зараз перад намі ў сувязі з правядзеннем дэкады беларускага мастацтва ў Маскве. Да выканання яе мы яшчэ не гатовы. Пераважна большасць калектыва працаваць, але працаваць поўнацэнна, павана. Успраўленне па справах мастацтва павінна, нарэшце, сур'ёзна ўдільчы і знішчыць усё нехачоны ў нашым тэатры. Успраўленне павінна быць уключаны ўсе мастацкія фактары і культурныя адзінкі БССР. Павінны быць ліквідаваны, між іншым, той актывізм, які замуціў і па сёння існуе паміж операй, філармоніяй, кансерваторыяй і радыё. Успраўленне па справах мастацтва, якое тымчасова ў гэтай справе палітыкі неўважліва, павінна адлучыць сабе гаспадаром, а не чакальнікам да мора пагоды, павінна адлучыць супольную адказнасць да калектыву паводна тэатра і перадачу яго ў эстэматычна. Неабходна разгубіць тав. Ярыкава ад абавязкаў мастацкага кіраўніка, забеспячыўшы тэатр у першую чаргу сталым галоўным дырэктарам, галоўным рэжысёрам, мюпным работнікам, зольным паводна справе стварэння беларускай оперы наперад. Трэба ўпарадкаваць пытанне становішча актывістаў у нашым тэатры, замалюваць іх згодна загада Усесяжнага камітэта па справах мастацтваў.

Усё гэтыя мерапрыемствы павінны быць неадкладна ажыццяўлены.

Л. П. АЛЕКСАНДРОўСКАЯ,
заслужаная артыстка БССР.

НА ВЫСТАЎКУ

На адрас выстаўнага камітэта БССР у усіх канцоў Савецкай Беларусі паступаюць шматлікія псылікі. У прадаўжальных невялікіх акрынках знаходзяцца снымы рослага жыта, пшаніцы, аўса, ячменю, каняль, каняціка, у мяшчочках — буйнае залішцае зерне. Усё гэта плады крапават-лівай, настойлівай працы саеней лепшых людзей сацыялістычнай сельскай гаспадаркі рэспублікі, якія зацверджаны кандыдатамі ў экspanенты Усесяжнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Пасля амаль гадовага захавання экspanаты зараз збіраюцца ў памяшканні Лопшыцкай садова-гарнічнай дэкадэй станы. Тут яны праходзяць праверку, пасля чаго будуць накіраваны ў Маскву. На 15 мая экspanаты паступілі ўжо ад 85 экspanентаў. Любова выштыла рукоў экspanентаў калгаса «Май», Чацэрскага раёна Г. Ф. Мінай мяшчоткі зільнасем, старанна перавязаны чырвонымі істужкамі снапы абжэка, дасціна зробленыя бліжаныя футляры для экspanатаў ільну калгасінікам сельскарабій імя Кагановіча Ленельскага раёна — ва ўсім гэтым адчуваецца надзвычайная любоў і вяртаты да сваіх экspanатаў, якія бліжы глядзяць мільёны людзей.

Многія старыны калгасаў, дырэктары саўгасаў, бригадзіры, асабліва экspanенты, паслаўшы свае экspanаты, вельмі клопатыцца аб іх лёсе. Яны звоняць па тэлефону, шлюць псымы з запяцкаванням, а экspanентаў Кенія Жарнасек з калгаса «Чырвоная Зыбалочка», Ленельскага раёна, не вытрымала і прыехала ў Менск прыверты, як дэйша яе пасылка з экspanатамі ільнасем. У мінулым годзе яе зьявіо з двух гектараў расейскага ільну разраджана паселу зьявіа па 10,2 шт. насення з гектара.

Радуіць вока экspanаты жыта, і пшаніцы саўгаса «Межава», Ашанскага раёна. Тут-жа знаходзяцца шматлікія экspanаты калгасаў імя Валадарскага, Магілёўскага раёна, «Чырвоны партызан», Менскага раёна, калгаса «Труд», Хойніцкага раёна, больш дзесятка калгасаў Тураўшчыны і т. д. На сталі ляжалі больш чым 4-мётравыя снібы каняціка, вышачаныя ў калгаса «Перабудова», Чацэрскага раёна, побач — махора калгаса імя Тальмана, Брагіноўскага раёна, надзвычай высокія каняцікі калгасаў «Апора Саветаў», Лёвоньскага раёна і «Ударнік», Крычаўскага раёна. У невялікім куфарку ў двайным мяшчочку знаходзіцца на-

сеіне чырвонай каняціны калгас імя Пераца, Копыльскага раёна. Звычайна па каняціны Насія Скугар запанакоена за дзе сваёго экspanата ўкала ў яго псымо. «Свайі рукоў і іх сеяла і мае каняцікі вышлі самімі лепшымі, — піша яна. — Усё адзудзілася, як я іх сеяла і як асерагла. Зберагла я іх добра і першай па раёну выканала план па алачы пшаніцы дзяржава на 200 проц. Экspanат захоўвала ў сваім доме. Вельмі крудна, што вырасіць змагла, а вось завазі экspanат не было часу».

Паказваць плады сваёй працы па ўдзельму ўраджайнасці сацыялістычнай паўдні ў Усесяжнай сельскагаспадарчай выстаўцы імянуцца сотні тысяч людзей калгасаў і саўгасаў. Былі кандыдатамі ў экspanенты выстаўкі — вялікі гонар. Але ёсць яшчэ срод аземельных работнікаў людзей, якія да тэжой велзарнейшай народнай справы палішлі фармальна, абякава, па металу «сабы з рук збыць».

Разам з узорнымі экspanатамі частка экspanатаў дадана ў нехайным не адпавядаючым выстаўчым правілам, выглядаюць. Некаторыя экspanаты заражаны рэзучымі, фузарыям і іншымі хваробамі. Рэччкі раймадзел, наеспек скапаціны сяркуну і нехайны ўкуніны тулы экspanаты калгасаў свайго раёна, пераслаў іх у Менск з выкладковым чалавечкам. Не адпавядаюць ніякім стандартам посыланы экspanаты з саўгаса «Ударнік». Таўшчына снібу абжэжых культур не перахылае нэват 3 сантыметраў. Залішчаныя экspanаты каняцель, проса і аўса праслаў і саўгас «Вараніно», Быхаўскага раёна.

Па пастанове выстаўкома БССР экspanаты паводна павінны былі быць дасланы ў Менск не пазней 30 красавіка. Але мінула больш паловы мая, а 11 раёнаў (Любань, Дрыса, Камарын, Талачын, Кірава, Старобін, Беравіно, Асіпавічы, Старая Дарог, Бабурыцк, Клімачы) не знашлі тасу праслаўчы усё экspanаты сваіх экspanентаў.

Фармальныя адносіны раду аземельных работнікаў і надобрасумленнасць у абармленні экspanатаў, у іх упакубы пры пераслаўчы не дае магчымасці адпраічы іх на выстаўку. Гэта можа павябіць законнага права многіх стыханіцаў сельскай гаспадаркі БССР паказаць усюю саветамаю народу плады сваёй крапаватнай працы ў барацьбе за сталінікі ўраджай.

Н. ВІШНЕУСКІ.

ПЕРАМОГА АНТЫФАШЫСЦКІХ ПАРТЫЙ НА МУНІЦЫПАЛЬНЫХ ВЫБАРАХ У ЧЭХАСЛАВАКІ

ПРАГА, 24 мая. (БЕЛТА). Апублікаваны вынікі выбараў у 167 муніцыпалітэтах (гаральскіх самакіраўнічтва) разам з Прагай (няма вестак аб 10 дробных пунктах).

З агульнай колькасці галасоў атрымалі: партыя чэшскіх сацыялістаў (партыя Бенеша) — 184.654 галасы, — на 40.399 галасоў, або на 27 проц. больш у параўнанні з парламенцкімі выбарамі 1935 года. Комуністычная партыя атрымала 118.334 галасы — на 13,222 галасы, або на 13 процантаў, больш у параўнанні з парламенцкімі выбарамі 1935 года. Чэхаславацкая сацыял-дэмакратычная партыя атрымала 123.740 галасоў — на 1.330 галасоў, або на адні процант, больш у параўнанні з выбарамі 1935 года.

Рэакцыйныя партыі «Народні ад'юдэці» і «Нацыянальная ліга» (фашысцкая) атрымалі 114.367 галасоў, на 47.442 галасы, або на 30 процантаў менш у параўнанні з выбарамі 1935 года. Судэцка-німецкая партыя Генлейна атрымала 133.991 галасоў — на 18.717 галасоў, або на 17 процантаў, больш у параўнанні з парламенцкімі выбарамі 1935 года.

ПРАГА, 24 мая. (ТАСС). Чэхаславацкі друк ажыўлена каментуе рэзультаты першага тура муніцыпальных выбараў у краіне, расцэньваючы іх, як новую перамогу антыфашысцкіх ідэй у найшырэйшых колах чэхаславацкага насельніцтва.

Адначасова значны прырост галасоў, паданых за левыя партыі ўраваля каапіі (чэшскія сацыялісты і сацыял-дэмакраты), газета «Чэскі слоў» піша: «Выбары пацвердзілі словы прэзідэнта Бенеша, што дэмакратычны лад Чэхаславакіі непахісны».

Падкрэсліваючы перамогу чэшскіх і славацкіх фашыстаў, страдзійных значны процант галасоў, сацыял-дэмакратычная газета «Право ліду» піша: «Становішча, у якім знаходзіцца Чэхаславакія, люты рэжым гітлераўцаў у іншых краінах малі прывесці да капітуляцыі. Наш народ адказаў інакш: ён адверг гітлераў і дэмакратычна выказаў сваю прыхільнасць да дэмакратыі».

Рад газет, адначасова ролю рашучых мерапрыемстваў, прынятых чэхаславацкім урадам па забеспячэнню ўраўнаважанага парадку і ўзмацненню абароназдольнасці рэспублікі, бачыць у рэзультатах выбараў яўна выражанае народнае давер'е да ўрада, у прыватнасці да яго экspanенсіўнай лініі: «Лідові лістаў» піша: «Народ недрасуасіфіка выказаў сваё давер'е партыям, патрыятычным экspanіям палітыку ўрада. Масы інстытуктына зьярнуліся да партый, якія лічыць сябе з Францыяй і дружбу з СССР, апрача ўласных мерапрыемстваў па фармацыву абароназдольнасці краіны, гарантыяй свабоды і незалежнасці нашай рэспублікі».

Газеты асабіа адначасова перамогу комуністычнай партыі ў Празе, атрымаўшай тут каля 100 тысяч галасоў і вышэйшай на другое месца па колькасці галасоў за яе галасоў. Перамога комуністычнай партыі тлумачыцца гэтама, і прыватнасці, яе пярэплінай падтрыманай рэспублікі і мерапрыемстваў па ўзмацненню абароназдольнасці дзяржавы. «Залог поспеху комуністычнай партыі, — піша афіцыйная газета «Прагер прасе», у тым, што яна без усяіх агавораў падтрымлівае палітыку абароны рэспублікі і яе незалежнасці».

ПАДРЫЎНЫЯ МАНЕЎРЫ ГЕНЛЕЙНА

ПАРЫЖ, 25 мая. (БЕЛТА). Па вестках газеты «Эвр», Гітлер даў вакажу чэхаславацкіх фашыстаў Генлейну загад «паісці на перагаворы з чэхаславацкім прэм'ерам Годжаём з тым, каб праз некаторы час аб'явіць уступілі».

чэхаславацкага ўрада неадстатковым і зрабіць свае контрпавідавы. Потым Генлейн павінен будзе аб'явіць аўталямо Судэцка-Німецкай вобласці з тым, каб выжыліка беспаралкі.

АНТЫГІТЛЕРАУСКІЯ ВЫСТУПЛЕННІ У АУСТРЫ

ПРАГА, 24 мая. (БЕЛТА). Газета «Сацыял-дэмакраты» паведамляе, што ў Аустрыі адбываюцца антыгітлераўскія выступленні. На раздзё прадпрыемстваў у Вене ўспыкнулі стачкі.

Паведамляюць таксама аб беспаралках у вайсковых частках, якія расквартаваны ў Аустрыі.

Газеты «Чэскі слоў» і «Прагер мітат» паведамляюць, што ў Аустрыі пачаліся беспаралкі на глебе рэзкага пагорыня становішча мас (яксячача харчавання, дарававіна і інш.), асабліва беспаралковых, пазбавіўшыхся дзяржаўнай дапамогі, пасля захвату Аустрыі Германіяй. Як паведамляюць газеты, неадзаволенне гітлераўскім рэжымам ахаляла шырокія масы.

Учора ў Вене і іншых гарадах адбыліся масовыя антыгітлераўскія дэманстрацыі. Дэманстранты ў прыватнасці агалашалі лозунгі «Працы і хлеба!». Дэманстранты прынялі такія рэмеры, што паліцыя не змагла праідаічыць ім і зьярнулася за дапамогай да воіск. Зьяўшыся вайсковыя часткі з насалдзавымі на вінтоўкі шыткамі пачалі «свавоільны парадак». Адразу-ж былі армітаваны і адпраўлены ў канцэнтрацыйныя лагеры 180 дэманстрантаў. Масовыя аршыты прадаўжаюцца.

ПАРЫЖ, 24 мая. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гавас, учора ў Ве-

не адбыліся антыфашысцкія дэманстрацыі, праходзіўшы пад лозунгам патрабавання хлеба. У паведамленні ўказваецца, што для «навідзена парадку» паліцыя была ўжыта на войскамі. 600 чалавек аршытаваны і накіраваны ў канцэнтрацыйны лагеры.

ФАШЫСЦКІЯ ІНТЭРВЕНТЫ

ЗАТАПІЛІ АНГЛІСКАЕ СУДНО

ПАРЫЖ, 25 мая. (БЕЛТА). Агенства Гавас паведамляе, што некалькі гідрасамалётаў, якія праляцелі з боку Маўркі (Балеарскія астравы) скінулі чатыры гранаты на англійскае гандлёвае судно «Торхол», якое сцяла на якры за два кіламетры ад выходу з порта Валенсіі. Дзве гранаты папалі ў судно, якое ў выніку гэтага затанула. 2 члены экіпажа, у тым ліку адні афіцэр, ранены. Усёе экіпаж удалося выратаваць.

СЕННЯ ў ТЭАТРАХ І КІНО

Беларускі тэатр оперы і балета — Шкі Дев. Маскоўскі дзяржаўны тэатр «Роман» — вечаў народнай чыгаснай песні і пляскі. «Чырвоныя вэрка» — Комсамоўскі «Пролетары» — Іод Івты. «Літэратурнае» — Залатая агні. «Спартак» — Свята сватаго Егеря. Дзіўныя кіноаэтар — Дача вадзіма. Кіноаэтар «Вялікія літы» — 1. Журналы «Савецкае з'явілі» № 21 і 22. 2. Журнал «Савецкае искусство» № 4. Маскоўскі дзяржаўны аэтар — выступленне ўкраінскай Маскаўскай бераберысцкіх лядоў-паліцапаў.

„СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“

Невядомы аўтар XIII стагоддзя, разамшлючы аб часе, калі не было яшчэ на Русі «судзелаў», адлюстравалі старажытну веліч і прыгожасць сваёй радзімы ў гордхх, поўных любві словах: «О светлю—светлая і прекрасная земля Русская, многими красотами на дню исполнена ты: многими озерами и реками, крутыми горами, высокими холмами, чистыми дубравами, дивными полями, различными зверями, бесчисленными птицами, великими городами, дивными селами, грозными князьями... Всем наполнена Русская земля...»

—
Георгій ШТОРМ

у Кіеве, калі протыя людзі «зьявілі» перад перамам князя Ізяслава: «Половцы расселись по земле нашей; дай, князь, коней и оружие и посьемся с ними еше!»

Самастойны паход прадпрымаў у канцы XII стагоддзя князь Ноўгарад-Северскі — Ігар.

Невядомы старажытна-рускі пэст склаў аб гэтай падзеі гераічнае пэсно — найвялікшы помнік нацыянальнай і суветнай літаратуры. Яе 750-гадовы юбілей ўрачыста адзначае зараз савенкі народ.

1185-ы год Каней вясны. Нагрэты сонцам і дымчатыя палым шляхі. Дружыны северскіх князёў на чале з Ігарам Святаслававічам ільну адваўваюць у полаўцаў Прылонскі стэп.

У другой палове XI стагоддзя казачкі ахапалі ісправленчыя рускія землі — Падонне, Тамалскі поўвостраў і княства Цьмутаракан...

Адваяны і самазалежныя севаране рашылі дзейнічаць абасоблена ад «старшага» князя, Святаслава Кіеўскага і іншых рускіх князёў.

Не беразе Дача войска спынаюцца, устрыжваюць сонечным зацменнем. Але Ігар са словамі: «Лучше убиту быть, нежели пленену быти» — вядзе сваю раць далей, насустрэч налятаючай са стэпавага змрокку навальніцы.

Бясстрашна ільну наперад рускія воіны. Выюць па рвах ваўкі, злосьне брышчу лісіны. Родная зямля астаецца за ўзгоркам.

Доўга цягнуцца ноч. Рускія разамісліся на нацле, агаралішчы сваёй лагэр барвянымі шчыткамі. На світан-



Да 750-годдзя «Слова о полку Игореве». У мал Савенкі Савас адзначае 750-годдзе геналя пата твора старажытна-рускай аіччэй пазыі «Слова о полку Игореве», дайшоўшага да нашых дзён нэсьмагою помнік старажытна-рускай творчасці XII века, аказваюцца вельмі вальны на рускую літаратуру. На здымку: Ілюстрацыя мастака Яны (1883 г.) да пятай песні «Слова о полку Игореве», выданая ў 1854 годзе, у перакладзе Нікалая Гербеля. (Савофоты).

ні сустракаюцца яны з залавецкім атрадам, разбівваюць яго і захватваюць столькі адзібачы, што пачынаюць масціць балота і багны аднятым у ворага дэбрам.

Акрыленыя поспехам, рускія князі рашаюць ісці за Дон, да Цьмутаракана, каб там, «у канцы поля Палавецкага», пазавэсды пакачыць з ворагам дэбрам.

Але воець на світанні другога, а па другіх вестках — трэцяга-дня не вытрымліваюць наіскаю «коуны» (так называліся мірныя аседлыя шоркі, яны шыў у межах Чарнігаўскага княства; з іх складалася частка Ігаравых дружыні «Ковун» улікаюцца. Ігар скаяч да іх, каб утрымаць іх, але яны не паваночылі яго і ўпакуюць далей. За-рачаюцца да сваёй дружыні, Ігар паляў у палон.

Полаўцы накіраваліся на Русь, уладчыцы ў палон людзей, уганяючы князёў, адначасова шор шлях заравані пажараў. А князі спынілі барацьбу з казачнікамі, бо больш ранейшага разгараліся іх старыя распыры: «...оказал брат брату: «Вот—мое, и вот—мое же». И начал князь про малое «вот — великое» молвить, и сами на себя криволю ковать. У гэты час заравілася народная думка аб адзіноцтве Рускай зямлі.

Неўзабаве пасля паходу северскіх князёў на полаўцаў з'явацца было «Слова о полку Игореве» — гэты палкі

важкі да аб'яднання ўсіх народных сіл.

Заклік да абароны краіны — «Залатое слоў» Святаслава Кіеўскага — стаіць у цэнтры гераічнай песні. Гэта — усхваляючая, «са слязьмі змежана» правана старажытна-рускага патрыяты. Уведмленнем адзіноцтва роднай зямлі дыша кожны не ралок.

Горасна папракае Святаслаў «малодшчкі» северскіх князёў. Заналта ранч, пачалі яны спускаць сабе славы, і воець па іх віне зруйнавана Пераяслаўскае княства, і горада Рымова стогне народ пад Палавецкімі шаблямі, і князь Влэдзімір Глебавіч памірае ад ран.

Верай у непераможнасць Рускай зямлі прасягнута «златая реч» Святаслава. Ён ведае, якой несакрушальнай можа стаць Русь, калі аб'ядлацца разрозненныя князствы, бо магучыя рускія дружыны і моцны многія князі.

Такі Всеваод Вялікае Гняздо, князь суздальскі, герой многіх паходаў, не маючы вольжскіх булгар. Ён жа дэтка б'у правіфіс з полаўцамі. Ягуж нічога не варту распякаць Волгу вёсламі сваёй людзей, вычарпаць Дон шлоамамі сваёй раці.

Такі і Яраслаў Галіцкі, які «падпёр» Угорскія (Карпачыя) горы сваёй жалезнаю дружнаю, «закрыўшы» венгерскаму каралю Дунаю Яго гандльчыя караваны ільну на горных дарогах. Яго раць «страляе салтану» за зямлямі — змагаюцца ў Віваўцы з туркамі. Праз «врата» яго княства адкрыты для Кіеўскай зямлі выхад на Закад.

Да ўсіх князёў зварачаецца Святаслаў, напамінаючы кожнаму аб яго дробячых і заклікаючы ўступіць «во злет стремель за обиду сего времени, за землю Русскую» — заклікаючы абараніць радзіму ад ворага.

Тамішча ў палоне Ігар... Жонка яго, Ефрасіяна Яраслаўна, дачка Яраслава Галіцкага, плача па цуцільскай гаральскай сіяне.

Горкія папрокі шле яна ветру і сонцу за тое, што не давалі яны літасці

у стону рускаму войску. З малой зварачаецца яна да Дняпра, заклікаючы яго «пріледзелья» да яе на сваіх хвалях не любімага (далу). Прыгожы вобраз гэтай старажытна-рускай жанчыны, які спалучае боль асабістай утраты са смуткам аб абаронцах роднай зямлі.

Па сваёй мастацкай каштоўнасці «Слова о полку Игореве» стаіць у адным радзе з найвялікшымі творамі суветнай літаратуры — «Песнюю о Роланде» і «Вігнэем в тывровой шкуре» Шота Руставелі. «Слова» паказвае, якія магучыя творчыя сілы таў у сабе ўжо ў той далёкі час вялікі рускі народ.

«Слова» аказала магнаейшы ўплыў на нааушную рускую літаратуру. Помнік пачатку XV стагоддзя — «Залоніна» (аказанае аб Кулікаўскім боі) з'яўляецца прамым падказаннем «Слова». У многіх рускіх пісьменнікаў — Пушкіна, Остроўскага і інш. — можна знайсці сляды прыжытнага ўплыву «Слова».

Рукпіс «Слова», выпадкова знойдзены ў 1795 годзе, прадстаўляў пазнейшую копію (магчыма, канца XV ст. — пачатку XVI ст.).

У XIX стагоддзі з'явілася вялікая дэкадэй літаратура, прывесчваюча «Слова о полку Игореве», многія пераклады на рускую мову, а таксама на мовы чэшскую, сербскую, балгарскую; вышлі ў свет работы аб «Слове» заходне-еўрапейскіх вучоных.

«Словам о полку Игореве» жыва